



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 28 верасня 2000 года, чацвер, № 11 (1823)

СВЯТЫ

Віват, першакурснік!

Гэты месяц, на погляд абывацеля, не прынёс нічога новага: ізноў восень, ізноў першага верасня. Але, мы ўпэўнены, знойдзеца нямала людзей, якія лічаць інакш. Перш за ўсё, з гэтай думкай не пагодзяцца першакурснікі БДУ. Іх вышэйшая навучальная ўстанова паклапацілася пра тое, каб "нованароджаных" студэнты адчулі сапраўднае свята. У падарунак быў падрыхтаваны канцэрт "Віват, студэнт!"

"Беларускі ўніверсітэт" вырашыў правесці бліц-апытанне сярод першакурснікаў БДУ, спадзеючыся, што яны (безумоўна, галодныя ўдзельнікі канцэрта) змогуць найлепей перадаць сапраўдную атмасферу свята.

Калі абазуліць усе адказы, можна лёгка ўявіць сабе зборны вобраз сёлетняга першакурсніка. Які ён? Чытайце...

— Ці чакалі вы, што БДУ ў першы дзень студэнцтва зробіць вам такі падарунак?

— Шчыра кажучы, першы дзень заняткаў мы ўяўлялі звычай ураныстай часткай і знаёмствам з выкладчыкамі. Канцэрт быў для нас сюрпрызам.

— Каго з эстрадных выканаўцаў марылі пабачыць?

— У кожнага мары свае. Адны ўяўлялі, як падыецца заслоне і на сцэне з'явіцца высокі малады чалавек — Філіп Кіркораў. Іншыя ма-

рылі пра рок-гурты, такія як "Чырныя" і "Земфіра". Але ў выніку ўсе ўзрадаваліся, пабачыўшы Мікалая Наскова з яго праграмай "Параноя" і нашыя родныя калектывы — "Крыжачок", "Чараўніца", "Літарынка", "Неруш".

— Ведаем, што вас вітала каманда КВЗ БДУ. Вашыя ўражання?

— Хаця КавЭзэшнікі выступілі са сваёй старой праграмай, мы сустрэлі іх гучнымі апладысмантамі і пасмяяліся ад душы.

— Ці дапамагла вам атмасфе-



ра свята адчуць, што ў вашым жыцці пачаўся новы этап?

— Не толькі. Мы яшчэ пабачылі, які вялікі і дружны калектыв у БДУ. Пазнаёміліся з першакурснікамі розных факультэтаў — усе вельмі прыезныя і шчырыя.

— Што адчувалі, калі вымаўлялі словы прысягі?

— Гэтая прысяга аб'яднала нас усіх. Мы зразумелі, што распачалі шлях да нечага новага. Мы — студэнты! Хаця выкладчыкі кажуць: "Пакуль не адчулі смак першай

сесі — не будзеце вартыя ганаровага наймення студэнта". Аднак мы ўжо ўсведамляем сваю даросласць.

Што ж, дазволь павіншаваць цябе, учарашні абітурыент. Спадзяемся, твой выбар самы лепшы і правільны.

Апытанне правялі
Вольга БАЗЫЛЕВА
і Марына КАВАЛЕВІЧ
Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



СПАБОРНІЦТВЫ

НА АДНОЙ МОВЕ 3 КАМП'ЮТЭРАМ

Камандныя спаборніцтвы па праграмаванні сярод студэнтаў Заходняга рэгіёну (1/4 фіналу сусветнага першынства, якое штогод праводзіцца асацыяцыяй АСМ) адбудуцца 17—19 кастрычніка ў Белдзяржуніверсітэце. Гэта трэці чвэрцьфінал, у якім удзельнічаюць каманды з Беларусі, Эстоніі, Латвіі, Літвы.

У праграме спаборніцтваў праектаванне алгарытмаў і праграм на мовах высокага ўзроўню. Пераможцы атрымаюць права на ўдзел у паўфінальных спаборніцтвах. Колькасць каман-

даў-удзельніц ад ВНУ абмежаваная (паводле вынікаў выступлення камандаў на папярэдніх спаборніцтвах). ВНУ, якія ўпершыню ўдзельнічаюць у спаборніцтвах, маюць права даслаць толькі адну каманду. Заяўкі на ўдзел падаюцца да 2 кастрычніка 2000 года адміністрацыі ВНУ.

Дадатковая інфармацыя будзе дасылаться тым, хто заявіць свой удзел у спаборніцтвах.

З правіламі правядзення чэмпіянату свету можна пазнаёміцца ў Інтэрнце:

1/4 фіналу — <http://www.bsu.unibel.by/fpmi/acmicpc>

1/2 фіналу — <http://www.ifmo.ru>

фінал — <http://acm.baylor.edu/acmicpc>

Па даведкі можна звяртацца на адрас: 220080, Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 4, БДУ, факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі, кафедра матэматычнага забеспячэння ЭВМ (аўдыторыя 505).

Інфармацыю таксама можна атрымаць у дырэктара рэгіёну дацэнта Л.У. Пеўзнера і выканаўчага дырэктара В.Ю. Саковіча: тэл. (017) 206-61-48, факс (017) 226-55-48, e-mail: Pevzner@FPM.BSU.Unibel.By, Sakovitch@FPM.BSU.Unibel.By



— Якія Вашы бліжэйшыя планы на новай пасадзе?

— Галоўная задача сёння для мяне як для першага прарэктара — забяспечыць каардынацыю дзейнасці ўсіх падраздзяленняў універсітэта па абнаўленні зместу і тэхналогій адукацыйнага працэсу ў БДУ. Напрыканцы чэрвеня на пасаджэнні Вучонага Савета універсітэта было прынята рашэнне аб пераходзе на шматузроўневую сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. А гэта прадугледжвае стварэнне новых праграм, навучальных планаў, распрацоўку новых курсаў, спекурсў... А таксама вызначэнне сутнасці падрыхтоўкі бакалаўраў — спецыялістаў з чатырохгадовым тэрмінам навучання, а таксама спецыялістаў з пяцігадовым тэрмінам навучання і магістраў (яны навучаюцца шэсць гадоў).

Гэта патрабуе змены тэхналогій навучальнага працэсу: павялічэння доля самастойнай працы студэнтаў і іх навукова-даследчай дзейнасці менавіта на ступені магістратуры. У сувязі з гэтым узнікаюць дзве праблемы. На першым месцы стаіць неабходнасць падрыхтоўкі для ўрада прапаноў па нарматывна-прававым

Гэтым летам у кіраўніцтве нашага ўніверсітэта адбыліся змены. Першым прарэктарам быў прызначаны доктар педагагічных навук, прафесар Аляксандр Іванавіч Жук, прарэктар па вучэбнай рабоце — кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алег Антонавіч Яноўскі.

Карэспандэнт "Беларускага ўніверсітэта" сустрэлася з ім і задала некалькі пытанняў, адказы на якія, напэўна, зацікавяць і нашых чытачоў.

АЛЯКСАНДР ІВАНОВІЧ ЖУК, ПЕРШЫ ПРАРЭКТАР:

"Вывучаць адукацыйныя сістэмы свету — захапляльная справа"

замацаванні статусу новых спецыялістаў (бакалаўраў, магістраў) на дзяржаўным узроўні, што пацягне за сабой частковыя змены ў "Законе аб адукацыі" ў нашай рэспубліцы. На другім — накіраванасць навукова-метадычнай дзейнасці кафедраў. Ужо з наступнага года будзе актыўна разгорнута работа па вучэбна-метадычным забеспячэнні навучальнага працэсу і эксперыментальнай дзейнасці факультэтаў па асваенні новага зместу і тэхналогій. І, вядома, давадзецца павышаць кваліфікацыю педагагічных кадраў, прафесарска-выкладчыцкага саставу БДУ.

Да таго ж, як вядучая ВУ у нацыянальнай сістэме адукацыі Белдзяржуніверсітэт павінен актыўна ажыццяўляць метадычную функцыю, быць распрацоўшчыкам і кардынатарам зместу новых планаў і праграм для ўсіх вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі. І апошняе, універсітэт сёння мае статус органа дзяржаўнага кіравання. Мы рыхтуем і ўзгадняем цэлы шэраг дакументаў на ўзроўні Адміністрацыі Прэзідэнта, Савета Міністраў і Нацыянальнага сходу. Гэта патрабуе ад нас арганізацыі ва ўніверсітэце справядлівасці і прававой работы на якасна іншым узроўні. Гэтыя пытанні ў БДУ таксама будуць пад наглядам першага прарэктара.

— Ці ёсць у Вас акрамя працы іншыя інтарэсы?

— Нагрузка вельмі вялікая. Працаваць даводзіцца 10—12 гадзін кожны дзень. Акрамя таго, што я першы прарэктар, я яшчэ

з'яўляюся і рэктарам Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы пры БДУ. Кіраванне асіпірантамі, саіскальнікамі таксама адбірае шмат часу.

Аднак стараюся не забывацца і пра навуковую дзейнасць. Я матэматык па базавай адукацыі, і мая кандыдацкая дысертацыя датычылася метадыкі выкладання матэматыкі. Але зараз кола маіх навуковых інтарэсаў — гэта сучасныя праблемы развіцця адукацыі ў свеце і падрыхтоўка і перападрыхтоўка педагагічных кадраў. Вывучэнне адукацыйных сістэм у свеце, гісторыя іх станаўлення, перспектывы развіцця — сама па сабе вельмі захапляльная справа...

Я вялікі аматар фатаграфій.

Наша даведка:

Нарадзіўся 10 кастрычніка 1956 года ў Мінску ў сям'і рабочага. Па заканчэнні з залатым медалём сярэдняй школы паступіў на механіка-матэматычны факультэт БДУ. Завершыўшы навучанне, з 1979 г. працаваў асіпірантам кафедры геаметрыі, тапалогіі і метадыкі выкладання матэматыкі БДУ.

З 1983 па 1986 г. навучаўся ў мэтавай асіпірантуры Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, якую паспяхова скончыў, да тэрмінова абараніўшы дысертацыю на саісканне вучонай ступені кандыдата педагагічных навук.

1986 г. — старшы выкладчык, дацэнт кафедры геаметрыі, тапалогіі і метадыкі выкладання матэматыкі БДУ

Вяжу іх і з камандзіровак, і з адпачынку. Дома ў мяне шмат фотальбомаў. Па вечарах разам з жонкай і дачкой люблю іх праглядаць. Асабліва цешыць, калі пры фатаграфаванні пашчасціла знайсці ўдалы ракурс і кампазіцыю.

Акрамя таго, я стараюся падтрымліваць сябе ў добрай фізічнай форме. Наогул, спорт я люблю з дзяцінства. У басейн, напрыклад, зараз хаджу тры разы на тыдзень — звычайна раніцай перад працай. Я маю разрады па многіх відах — гімнастыцы, веласпорце, лыжным спорце. Апошнім часам у мяне тры захапленні: вялікі тэніс, футбол і плаванне.

Гутарыла
Ганна АНАТОЛЬЕВА

Адначасова (1987—1989 гг.) — сакратар камітэта камсамола БДУ 1989 г. — першы дырэктар Ліцэя БДУ для адораных навучнай 1992 г. — рэктар Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі

З ліпеня 1997 г. — рэктар Акадэміі паслядыпломнай адукацыі Рэспублікі Беларусь

У 1998 г. абараніў доктарскую дысертацыю, нададзена вучоная ступень доктара педагагічных навук У кастрычніку 1999 г. нададзена вучонае званне прафесар

З ліпеня 2000 г. — першы прарэктар Белдзяржуніверсітэта, рэктар Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы пры БДУ

ГЛЯДЗІЦЕ, ХТО ПРЫЙШОУ!

3 АДЗНАКАЮ ПАГАДЗІЛІСЯ

Сёлетніх першакурснікаў варта павіншаваць. Ім удалося вытрымаць дастаткова вялікі конкурс пры паступленні.

У БДУ здавалі экзамены 5580 абітурыентаў, з якіх студэнтамі-бюджэтынікамі маглі стаць толькі 1860. Такім чынам, сярэдні конкурс склаў 3,1 чалавека на месца. Сітуацыю ўскладніла тое, што заявы падалі 2175 медальістаў, а таксама 80 чалавек, якія скончылі сярэднія спецыяльныя ўстановы з "чырвонымі" дыпламамі. Калі яшчэ чатыры гады таму ў агульнай плыні абітурыентаў было 512 выпускнікоў ліцэяў і гімназій, то сёння гэтая лічба складала ўжо 1378.

У гэтым годзе прыём у Белдзяржуніверсітэт ішоў на 17 факультэтах па 46 спецыяльнасцях на дзённую форму навучання і па 16 спецыяльнасцях на завочную форму навучання, а таксама вёўся прыём у Міжнародны гуманітарны інстытут. План прыёму студэнтаў на першы курс дзённага і завочнага навучання складаў адпаведна 1850 і 440 чалавек. Толькі сёлета пачаўся прыём на спецыяльнасці фармацыя, аргані-

зацыя медыка-сацыяльнай дапамогі насельніцтву, менеджмент у сацыяльнай сферы, менеджмент нерухомасці, эканамічнае права. Упершыню прымаліся ўступныя экзамены і ў юрыдычных каледж.

Што датычыцца папулярнасці факультэтаў і спецыяльнасцей, то сёлета самай прэстыжнай (калі меркаваць па колькасці прэтэндэнтаў на месца) стала спецыяльнасць "англійская мова і літаратура" на філалагічным факультэце — тут конкурс склаў 7 чалавек на месца, "паліталогія" — 5 чалавек, "менеджмент" — 4,5 чалавека, "журналістыка" — 3,9 чалавека. Самы нізкі конкурс быў на фізічным факультэце — 2 чалавекі на месца.

Усяго абітурыентам давялося здаць ажно 13 051 экзамен. Выстаўлена 1603 "пяцёркі" і 1410 "двоек". Многія не пацвердзілі сваіх адзнак у атэстаце. Назіралася зніжэнне ўзроўню матэматычнай падрыхтоўкі выпускнікоў. Слабыя веды замежных моваў паказалі выпускнікі сельскіх школ і ў шэрагу выпадкаў — сталічных. У вялікай колькасці абітурыентаў (у тым ліку тых, хто

паступаў на факультэт журналістыкі) выклікалі цяжкасці пытанні, што датычыліся эканамічных, палітычных, культурных аспектаў жыцця беларускага грамадства. Выявіліся недастатковыя тэарэтычныя веды і пры здачы экзаменаў па беларускай і рускай мовах.

Цяжэй абітурыентам давалася пісьмовае тэсціраванне, лягчэй — вусныя экзамены. Напрыклад, па матэматыцы пры пісьмовым тэсціраванні "двойкі" атрымалі ажно 27 % абітурыентаў, а пры вусным іспыце па той самай матэматыцы — толькі 1 %.


Лепшыя веды абітурыенты паказалі на экзамене па прадмеце "Чалавек і грамадства" — кожны пяты атрымаў "пяцёрку". А па замежнай мове — кожны чацвёрты.

Цікава адзначыць, што галоўная адметнасць сёлетняга экзаменацыйнай пары — невялікая колькасць апеляцый. Так, калі ў пазамайнулым годзе ад абітурыентаў паступіла каля 80 апеляцый, а ў мінулым годзе — каля 40, то ў гэтым — толькі 16. Што ж, можна зрабіць выснову: абітурыенты ў большасці пагадзіліся з выстаўленымі ім адзнакамі — як з дрэннымі, так і з добрымі.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

АЛЕТ АНТОНАВІЧ ЯНОЎСКІ, ПРАРЭКТАР ПА ВУЧЭБНАЙ РАБОЦЕ:

“Хобі – цікавасць да гісторыі ўніверсітэта”



— Якія Вашы бліжэйшыя планы на новай пасадзе?

— Яны звязаны з перабудовай вучэбнага працэсу. У Беларусі ўжо каля 10 гадоў вядуцца размовы аб неабходнасці пераходу на шматузроўневую сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. У многіх вышэйшых навучальных установах Беларусі існуе падрыхтоўка бакалаўраў і магістраў. Аднак дакладна не вызначана, у якім накірунку мы будзем рухацца, на каго арыентавацца. Універсітэт у гэтым плане стане нават у нечым першапраходцам у нашай краіне. Абмеркаванне ідэі перабудовы вучэбнага працэсу павінна выліцца ў рэальныя прапановы, якія дадуць усе факультэты. Я буду курыраваць гуманітарныя. Ужо ёсць праграма дзеянняў на гэтую восень, на цэлы год наперад. Паралельна ідзе распра-

цоўка новых навучальных планаў. Ад таго, якім стане навучальны план першага ўзроўню, другога, трэцяга, залежыць і сама ідэя, якая будзе праводзіцца ў жыццё. Ці яна будзе агульнаўніверсітэцкай, ці яна закране толькі пэўныя накірункі, маючы на ўвазе інтарэсы і напрацоўкі факультэтаў... Ва ўсялякім разе, мы збіраемся арыентавацца на ўласныя магчымасці (а яны немалыя) і на патрэбы ХХІ стагоддзя.

— Ці ёсць у Вас акрамя працы іншыя інтарэсы?

— Я ўсё жыццё займаўся спортам — цяжкай атлетыкай. Больш за 20 гадоў. Нават калі ўзрост чвэрць стагоддзя, часта хадзіў на трэніроўкі ў спартыўную залу. Выступаў за ўніверсітэт на розных спаборніцтвах. Потым сумясіў цяжкую атлетыку з лёгкай. Пачаў бегаць на доўгія дыстанцыі. А пазней заняўся і маржаваннем. Нават цяпер спорт два разы на тыдзень для мяне як святое. Адзін дзень гуляю ў баскетбол з таварышамі, з якімі пачынаў сваю спартыўную кар’еру, а другі дзень у складзе амаль усяго рэктарата гуляю ў футбол. Яшчэ адно хобі — разьба па дрэве. Люблю ста-

лярнічаць. У бацькоўскай хаце, якая для мяне цяпер як дача, усё зроблена маімі рукамі. А вось лавіць рыбу, паляваць — не цягне. Я захапляюся біялогіяй. У мяне вельмі цудоўная бібліятэка, дзе шмат кніжак пра жывёл і расліны.

Сваю цікавасць да гісторыі ўніверсітэта я таксама лічу хобі. Бо ў навучальным плане займаўся зусім іншымі праблемамі: гісторыя дыпламатыі, сярэднявечча і г.д. Хаця і па гісторыі ўніверсітэта, факультэта ў мяне ёсць шмат артыкулаў, выдадзена кніжка. У свой

час я нават стварыў музей гісторыі БДУ. Дый сёння клапацуся пра яго ўзнаўленне. Тым болей, што ў мяне ёсць амаль поўная інфармацыя па гісторыі нашага ўніверсітэта. Я ж ніколі ад яго не адыходзіў. Пасля заканчэння навучання працаваў лабарантам, з цягам часу стаў дэканам гістарычнага факультэта. Нават цяпер, хоць і на новай пасадзе, — усё ж у родным ўніверсітэце.

Гутарыла
Ганна АНАТОЛЬЕВА

Наша даведка:

Нарадзіўся 6 красавіка 1951 года ў вёсцы Крыжкі Мінскага раёна ў сям’і службоўца. Вучыўся ў Радашковіцкай васьмігадовай і Заслаўскай сярэдняй школах. У 1968 годзе паступіў на гістарычны факультэт БДУ. Навучанне закончыў з дыпламам з адзнакай і пачаў працаваць старшым лабарантам гістарычнага музея ўніверсітэта. У 1978 годзе па конкурсе быў абраны выкладчыкам на кафедру гісторыі СССР дасавецкага перыяду. З 1975 па 1980 год завочна займаўся ў

аспірантуры на кафедры гісторыі СССР эпохі сацыялізму.

1978 г. — выкладчык кафедры гісторыі СССР дасавецкага перыяду

1983 г. — в.а. дацэнта гэтай жа кафедры

1985 г. — дацэнт той самай кафедры

З 1 студзеня 1997 г. — дэкан гістарычнага факультэта

З 1999 г. — загадчык кафедры гісторыі Расіі

З 21 жніўня 2000 г. — прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ

КОНКУРСЫ

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ ГІСТОРЫЮ БДУ?

Спадары студэнты, магістранты, аспіранты БДУ! Вы вучыцеся ў найстарэйшым у краіне ўніверсітэце. А што вы ведаеце пра яго? Пра яго амаль васьмідзесяцігадовую гісторыю? Старажытныя рымляне казалі: *Historia — vita memoriae* (гісторыя — жывая памяць). І, памятаючы нават асноўныя падзеі з жыцця нашай *alma mater*, мы становімся заахваленымі і носьбітамі яе гісторыі.

Да 79-й гадавіны з дня адкрыцця БДУ праводзіцца пазнавальна-займальны конкурс “Ці ведаеце вы гісторыю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і свайго факультэта?”, у якім можаце прыняць удзел і вы.

Удзельнік конкурсу павінен правільна адказаць на пытанні і своечасова даслаць адказы.

Падвядзенне вынікаў конкурсу праводзіць журы ў складзе прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях У.Б. Аджаява, прарэктара па вучэбнай рабоце А.А. Яноўскага, начальніка ўпраўлення па выхаваўчай рабоце з моладдзю А.Б. Багдановіча, загадчыка музея гісторыі БДУ А.Г. Зельскага, старшыні прафсаюза нага камітэта студэнтаў БДУ Н.М. Радзевіч.

Пераможцам прызначаюцца прэміі: 1-я — 50 тыс. руб., 2-я — 25 тыс. руб., 3-я — 10 тыс. руб.

Адказы на пытанні прымаюцца да 20 кастрычніка 2000 года. Дасылайце іх на адрас: 220050, Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 4, БДУ, ўпраўленне па выхаваўчай рабоце з моладдзю, з пазнакай “На конкурс”. Калі ласка, не забудзьцеся паведаміць курс, факультэт і зваротны адрас.

Пытанні конкурсу

1. Да Вялікай Айчыннай вайны дзень адкрыцця ўніверсітэта адзначаўся 11 ліпеня. Сёння дзень адкрыцця ўніверсітэта святкуецца 30 кастрычніка. Якія падзеі з гісторыі БДУ звязаныя з гэтымі датамі?

2. У 1923 годзе заяву аб прыёме на працу ў БДУ напісаў знакаміты беларускі паэт і пісьменнік. Назавіце яго імя.

3. Які заходнеўрапейскі ўніверсітэт пер-

шым усталяваў навуковыя сувязі з БДУ і калі?

4. Прадстаўнікі якіх спецыяльнасцей былі першымі выпускнікамі ўніверсітэта?

5. Які знакаміты военачальнік павіншаваў першага рэктара БДУ У.І. Пічэту з 25-годдзем яго навукова-педагагічнай дзейнасці? Як яго імя звязана з гісторыяй БДУ?

6. Які былы студэнт БДУ з’яўляецца двойчы Героем Савецкага Саюза? Што вы ведаеце пра яго?

7. У 20—30-я гады ў Мінску была вуліца

Універсітэцкая. Як называлася гэтая вуліца да рэвалюцыі 1917 года і як яна завецца цяпер?

8. Які сучасны будынак БДУ можна лічыць найстарэйшым? Прывядзіце вашы доказы.

9. Які рэктар пачаў і які скончыў будаўніцтва першага ўніверсітэцкага гарадка?

10. Якія ВНУ і калі былі створаны на базе БДУ? Як называюцца яны сёння?

11. З якога года пачала выходзіць газета “Беларускі ўніверсітэт”? Як яна называлася раней?

12. Што мае агульнага аўтар твораў “Палескія рабінзоны”, “ТВТ”, “У краіне райскай птушкі” і інш. з выпускніком БДУ — вядомым фізікам акадэмікам Ф.І. Фёдаравым?

13. У якім месцы і калі ўзнавілі сваю работу факультэты БДУ ў гады вайны?

14. Подпісы якіх выкладчыкаў БДУ, членаў дэлегацыі БССР, стаяць пад статутам ААН?

15. У якім годзе студэнты БДУ паехалі на асваенне цаліны? Што вы ведаеце пра гэтыя падзеі?

16. Сярод выпускнікоў фізфака чатыры Герой Сацыялістычнай Працы. Назавіце іх імёны.

17. У якім годзе пачалося будаўніцтва галоўнага корпуса БДУ?

18. Усім вядома, што БДУ 7 студзеня 1967 г. быў ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга за поспехі ў навуцы і адукацыі. Якім яшчэ ордэнам ўзнагароджаны ўніверсітэт і калі?

19. Назавіце факультэты БДУ-2000 і гады іх стварэння.

20. Хто займаў пасаду рэктара БДУ за 79 год яго гісторыі? Назавіце прозвішчы.

ВНУ плюс прамысловасць — узаемная карысць

Як наладзіць кантакты паміж прадстаўнікамі сістэмы адукацыі, ВНУ, прамысловых і дзелавых колаў розных краінаў для эфектыўнага ўзаемакарыснага супрацоўніцтва? Размова пра гэта пойдзе на III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Вузаўская навука, прамысловасць, міжнароднае супрацоўніцтва” і на міжнароднай выставе “Вузаўская навука: прыборы, тэхналогіі, матэрыялы, праграмнае забеспячэнне”. Яны пройдуць 25-27 кастрычніка 2000 года на базе БДУ. Апрача нашага ўніверсітэта ў арганізацыі мерапрыемстваў удзельнічаюць Міністэрства адукацыі Беларусі, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях нашай краіны, Міністэрства прамысловасці Беларусі, Беларускі інстытут сістэмнага аналізу і

інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы, Дзяржаўны камітэт па навуковых даследаваннях Польшчы.

На канферэнцыі будуць абмяркоўвацца такія праблемы, як стан і перспектывы развіцця фундаментальных і прыкладных даследаванняў у ВНУ, інавацыйная дзейнасць, міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне навуцы і тэхналогій, адукацыйныя тэхналогіі і педагагічныя майстэрні.

Тэматычна выстава будзе вельмі разнастайнай: на ёй будуць прадстаўлены такія накірункі, як малатанажная хімія, аналітыка і аналітычнае прыборабудаванне, навукаёмстыя камп’ютэрныя тэхналогіі, інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі. Наведнікі змогуць пазнаёміцца з вузаўскімі распрацоўкамі, падрыхтаванымі да ўкаранен-

ня ў розныя сферы эканомікі. Падчас выставы плануецца праца бізнес-цэнтра, дзе можна будзе правесці дзелавыя перагаворы, атрымаць дапамогу ў падрыхтоўцы тэкстаў дагавораў і пратаколаў аб намерах.

Вельмі прыемна адзначыць, што дзяржаўныя ВНУ будуць удзельнічаць у выставе бясплатна.

Дадатковую інфармацыю пра выставу можна атрымаць па тэлефонах 226-59-50 (факс), 209-53-24, 226-58-95; электронная пошта: exhibition@research.bsu.unibel.by

Дадатковую інфармацыю пра канферэнцыю можна атрымаць па тэлефонах 206-61-63, 209-52-38, 220-64-75 (факс); электронная пошта: Info@research.bsu.unibel.by

СТУДЭНЦКАЯ ЭМБЛЕМА

У нашым ўніверсітэце абвешчаны конкурс праектаў на лепшую эмблему «Знак студэнцтва БДУ».

У конкурсе могуць прыняць удзел студэнты, магістранты, аспіранты і супрацоўнікі ўніверсітэта. Камісія па правадзенні конкурсаў будзе разглядаць праекты, прадстаўленыя да 15 кастрычніка 2000 года ва ўпраўленне па выхаванні і прафесійнай падрыхтоўцы (пр-т Ф. Скарыны, 4, пакой 207, тэл. 209-50-59).

Праекты павінны быць выкананы ў каларывым выглядзе, на паперы фармату А4, са сціслым апісаннем.

Пераможцу чакае ўзнагарода — 50 тысяч рублёў.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Факультэт ФСН нашырае навуковыя сувязі

На пачатку верасня ў аўдыторыі факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ чытаў лекцыю кіраўнік Інстытута палітычных даследаванняў АН Польшчы, сусветна вядомы польскі прафесар Ежы Хольцэра. Супрацоўніцтва з ПАН працягваецца, у бліжэйшы час Беларусь наведзе намеснік прафесара Хольцэра Ірэна Панкаў. Яна нагадзілася чытаць лекцыі студэнтам факультэта на працягу семестра. Пра ўсё гэта і пра многае іншае расказала ў інтэрв’ю нашай газеце дацэнт факультэта ФСН Жана Грышчанка.

— Жана Міхайлайна, скажыце, калі ласка, што з’яўляецца ініцыятарам запрашэння прафесара Ежы Хольцэра?

— Такую ініцыятыву праявіў дэканат. На нашым факультэце надаюць вялікую ўвагу развіццю міжнароднага супрацоўніцтва. Чаму? Таму што для студэнта, для кожнага чалавека праблема глабалізму мыслення важная і актуальная. Апошні нумар амерыканскага часопіса “International sociology” прысвечаны глабалістыцы: глабалізм эканамічных сувязяў, міжнародных адносін, міжнароднай палітыкі.

Адзін з накірункаў развіцця глабалізму мыслення — пашырэнне міжнародных навуковых кантактаў.

Пры актыўнай падтрымцы польскай амбасады мы змаглі запрасіць кіраўніка Інстытута палітычных даследаванняў ПАН прафесара Ежы Хольцэра. Ён з’яўляецца вядучым спецыялістам не толькі ў Польшчы, але і на сусветным узроўні. Прыехаў на Беларусь прафесар Хольцэра з Канады, на дзень завітаўшы ў Варшаву.

— Чаму прысвечалася лекцыя прафесара?

— Лекцыя прафесара Хольцэра называлася “Гісторыя прафсаюзнага руху Польшчы “Салідарнасць”. Што датычыцца зместу, дык разглядаліся фактары, якія забяспечылі ўгрунтаванне “Салідарнасці”, было патлумачана значэнне яе ў сацыякультурным, сацыяэканамічным кантэксце, уплыў на сённяшнія трансфармацыі Польшчы.

— Якой была аўдыторыя лекцыі? Ці зацікавіла студэнтаў тэма?

— Я лічу, калі б мы запрасілі ўсіх студэнтаў, дык прыйшла б большасць. Але, на жаль, колькасць месцаў была абмежаванай (каля 200). Прыйшлі студэнты розных спецыяльнасцей (а на нашым факультэце іх чатыры: філасофія, сацыялогія, інфармацыя і камунікацыя, псіхалогія), а таксама з філалагічнага факультэта. Былі сярод іх і тыя, што спецыялізуюцца на вывучэнні грамадскай думкі і сацыялогіі палітыкі.

Па ўзроўні пытанняў, якія задавалі прафесару Хольцэру, я

зразумела, што нашы студэнты зацікаўлены гэтай праблемай, больш таго — адукавана падыходзяць да яе разгляду.

— Раскажыце, калі ласка, пра міжнародныя кантакты вашага факультэта.

— Нашы міжнародныя сувязі, безумоўна, не абмяжоўваюцца ПАН. Мы супрацоўнічаем і з універсітэтам горада Бохум (Германія), і з Пенсільванскім універсітэтам (ЗША). У Польшчы, акрамя ПАН, мы падтрымліваем адносіны з універсітэтам у Беластоку, Варшаве і Лодзі.

Удзельнічае факультэт і ў міжнародных праектах. У 1991 годзе мы далучыліся да еўрапейскага праекта “Дэмакратыя і мясцовая ўлада”. Праз кожныя чатыры гады пасля змены лакальнай ўлады мы вывучаем трансфармацыю свядомасці і жыццёвых каштоўнасцяў беларусаў.

У чэрвені я ездзіла ў Швецыю са справаздачай аб нашай рабоце. Апошні этап праекта фінансавалася Шведскай Каралеўскай АН.

Факультэт супрацоўнічае таксама з ЕС у рамках праграмы “Культурная спадчына Еўропы”. Нам даручана распрацоўка такога аспекта, як езуіты. Вядома з гісторыі, што на Беларусі яны працягвалі сваю дзейнасць на стагоддзе пазней, чым у Заходняй Еўропе, дзе на той час езуіцкі ордэн быў пад забаронай. Другі накірунак працы — Напалеон

(набліжаецца гадавіна ўтварэння яго імперыі), усё, што звязвае яго з Беларуссю. Гэта і пераход праз Бярэзіну, і пачатак крушэння імперыі Напалеона, яго велічы.

— Ці плануецца ў бліжэйшы час падобныя сустрэчы? Можна, ўжо існуе дамоўленасць з кім-небудзь з навукоўцаў?

— Я спадзяюся, гэтая практыка працягнецца. Ужо згадзілася наведваць наш факультэт Ірэна Панкаў. Яна таксама працуе ў Інстытуце палітычных даследаванняў ПАН, з’яўляецца намеснікам Ежы Хольцэра. Як навуковец яна спецыялізуецца на праблемах польскай палітычнай эліты. Плануецца, што пані Панкаў будзе чытаць лекцыі на працягу семестра.

— Дзякуй Вам, Жана Міхайлайна, за цікавую інфармацыю.

Вольга БАЗЫЛЕВА,
Марына КАВАЛЕВІЧ

Наша даведка: Доктар гістарычных навук, прафесар Ежы Хольцэра нарадзіўся ў 1930 г. Кандыдацкую дысертацыю па гісторыі абараніў у 1960 г., доктарскую — у 1969 г. у Варшавскім універсітэце. Прафесар з 1989 г.

З 1990 г. кіраўнік Цэнтра даследаванняў Германіі ў Інстытуце палітычных даследаванняў Польскай акадэміі навук.

З сакавіка 2000 г. ўзначальвае Інстытут палітычных даследаванняў ПАН.

І ЗАРАБІЦЬ, І АДПІАЧЫЦЬ

Верапень. Студэнты вярнуліся з летніх вакацыяў. Адно адпачывалі, а другія не адмовіліся ад магчымасці папрацаваць у студэнцкіх атрадах. Пра іх дзейнасць распавялі намеснік старшыні Студэнцкага саюза БДУ Міхаіл Сіманюкоў і сакратар камітэта БПСМ БДУ Павел Скалабан.

Студатрады, якія арганізуюць асацыяцыя Студэнцкім саюзам БДУ і камі-

тэтам БПСМ БДУ, існуюць ужо трэці год. Сёлета іх дзейнасць адбывалася па трох накірунках: будатрады, педагагічныя атрады і студатрад для паездкі ў Крым.

Будатрады працавалі на будоўлях Мінска, перш за ўсё на будоўлі навучальнага корпуса БДУ ў Шчымысліцы і рэканструкцыі кальцавой дарогі (мікрараён Малінаўка). Працавалі студэнты з 1 ліпеня да канца жніўня, ад аднаго навучальнага семестра да другога. За цяжкую працу атрымлівалі неблагія грошы: у ліпені заробак складаў 67 тысяч рублёў.

Педагагічныя атрады пачалі дзейнічаць з чэрвеня (з першай змены) у дзіцячых аздараўленчых летніках Мінскай вобласці. Студэнтам прадастаўлялася бясплатнае харчаванне і пражыванне. Да таго ж, ім заплацілі грошы, хай і невялікія, за п'яніну працы.

Што датычыцца студатрады, які ў жніўні ездзіў на працу ў Крым, дык гэта зусім новы накірунак для Студэнцкага саюза БДУ і камітэта БПСМ БДУ. У гэтым годзе такая паездка адбы-



лася ўпершыню. Асноўны заняткаў нашых студэнтаў на "сонечным паўвостраве" — збіранне кавуноў і прыбіранне пляжаў. Быў і адпачынак — некалькі экскурсій: на паўвостраў Тарханкут, у Бахчысарай і г.д.

Акрамя таго, студэнты ў жніўні ўдзельнічалі ў працы Экалагічнага летніка добраахвотнай працы моладзі "Адраджэнне". Арганізатарамі яго былі аддзел па справах моладзі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, Мінскі абласны і Мінскі гарадскі цэнтры занятасці моладзі БПСМ. Летнік мясціўся ў Коласаўскім мемарыяльным заказніку пад Стоўбцамі.

Працавалі ў сёлетніх студатрадах не толькі студэнты БДУ, але і БДЭУ,


БДПУ імя М. Танка, іншых ВНУ.

Што да верасня, то ў рамках працоўнага семестра-2000 плануецца арганізацыя кірмашу вакансій. Прадпрыемствы, арганізацыі Мінска будуць прапаноўваць студэнтам дзеянне аддзялення працоўнага месца.

З зімы пачнецца работа над будучымі летнімі паездкамі. У планах — павелічэнне колькасці заездаў у Крым, спроба дамовіцца аб працы і адпачынку ў Балгарыі.

Па больш падрабязную інфармацыю звяртайцеся ў галоўны корпус БДУ, пакой 205 ці па тэлефоне 209-50-58.

Вольга БАЗЫЛЕВА,
Марына КАВАЛЕВІЧ



НАПЯРЭДАДНІ



СВЯТА ДАЎЖЫНЁЎ Ў ДВА ТЫДНІ

Як вядома, 14 кастрычніка ў нашай краіне адзначаецца Дзень маці. Да гэтага дня Саюз жанчын БДУ прымеркаваў шэраг мерапрыемстваў:

1-7 кастрычніка — наведванне папулярных супрацоўнікаў БДУ, што маюць патрэбу ў матэрыяльнай падтрымцы;

9 кастрычніка — прыём і ўшанаванне супрацоўнікаў БДУ — Заслужаных дзеячаў Рэспублікі Беларусь. Сяброўская вечарына з уручэннем падарункаў;

10 кастрычніка — Дзень малядой маці;

12 кастрычніка — дабрачынная акцыя для мнагадзетных сем'яў;

13 кастрычніка — а) прэс-кай-

ферэнцыя Саюза жанчын БДУ;

б) Дзень адчыненых дзвярэй, арганізаваны Саюзам жанчын БДУ з удзелам Клуба дзелаў жанчын. Усе жадаючыя змогуць атрымаць бясплатныя юрыдычныя кансультацыі па ўсіх пытаннях;

14 кастрычніка — гала-канцэрт у актавай зале галоўнага корпуса БДУ для членаў Саюза жанчын БДУ і запрошаных гасцей з уручэннем падарункаў.

У адзін з дзён гэтай святочнай праграмы жанчыны нашага ўніверсітэта змогуць бясплатна пакарыстацца паслугамі цырульніка.

Саюз жанчын
Белдзяржуниверсітэта

СТУДЭНЦКАЯ СЯМ'Я – ХХІ СТАГОДДЗЕ

Пасяджэнне ўніверсітэцкага клуба "Студэнцкая сям'я – ХХІ стагоддзе" адбудзецца 29 верасня ў 18.30 па адрасе: вул. Кастрычніцкая, 4.

Сярод арганізатараў — Саюз жанчын БДУ, адміністрацыя студэнцкага гарадка БДУ, прафком студэнтаў БДУ, міжнародная грамадская дабрачынная арганізацыя "Надзея-экспрэс".

Удзельніцаў пасяджэння чакае цікавая і насычаная праграма: сустрэча са спецыялістамі, абмен досведам з амерыканскімі калегамі па праблемах рэпрадукцыйнага здароўя, віншаванні маладым мамам (і не толькі ім) напярэдадні Дня маці. І, вядома ж, абавязкова будучыя курсы, сюрпрызы, падарункі.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

НАШЫ ВЫКЛАДЧЫКІ

ФІЛАСОФІЯ – УЛЮБЁНЫ ПРАДМЕТ МАТЭМАТЫКАЎ

Амаль кожны студэнт механіка-матэматычнага факультэта ведае выкладчыка філасофіі дацэнта Ізяслава Міхайлавіча Марозава. Ужо каторы год радуе ён сваімі займальнымі лекцыямі студэнтаў, і таму яны ўпэўненыя сцвярджаюць: гэта — наш выкладчык.

Яго лекцыі спалучаюць разважанні над глыбіннымі жыццёвымі праблемамі і гумар. На занятках у Ізяслава Міхайлавіча студэнты ўсведамляюць справядлівасць сцвярджэння, што філасофія — адна з самых важнейшых навук. Яна з'яўляецца адным з падставовых элементаў развіцця культуры грамадства.

На лекцыях і семінарах І.М. Марозава неаднойчы разгараліся цікавыя дыскусіі па самых разнастайных пытаннях: што такое свядомасць? У чым заключаецца практычнае прымяненне філасофіі? Як захаваць сям'ю цэлай і шчаслівай?.. Ягоныя лекцыі заўжды адрозніваліся ад традыцыйных тым, што ён заўсёды даваў магчымасць кожнаму са слухачоў выказаць сваю думку. Не так часта сустрачэш выкладчыка, які лёгка знаходзіць агульную мову з моладдзю...

Юрый НІКУПІН, Ілля КАЗІМІРОЎСКІ,
выпускнікі ММФ 2000 года



"ЭКЗАТЫЧНАЯ" АЛІМПІЯДА

Сёлета студэнтам першага курса геаграфічнага факультэта БДУ стаў Сяргей Кузьміных. Толькі-толькі здаўшы ўступныя экзамены, ён трапіў на міжнародную алімпіяду па геаграфіі, што праходзіла ў Паўднёвай Карэі. Сваймі ўражаннямі ад гэтай паездкі ён падзяліўся з чытачамі "Беларускага ўніверсітэта":

— Пра міжнародную алімпіяду па геаграфіі я даведаўся падчас правядзення рэспубліканскай алімпіяды. 12 жніўня наша каманда ў складзе трох чалавек (былі яшчэ Аляксей Анейчык, які, дарэчы, таксама паступіў у БДУ, але на эканамічную спецыяльнасць, і Аляксандр Стэльмах, цяпер вучань 11-га класа) праз Маскву вылецеў у Сеул.

Трэцяя міжнародная алімпіада была прымеркавана да Сусветнага геаграфічнага кангрэсу. У ёй удзельнічалі 13 камандаў. Тры краіны — Японія, Карэя і Кітай — прадстаўлялі Азію, большую колькасць камандаў (дзе-вяць) выставілі еўрапейскія краіны, а з Афрыкі была толькі каманда Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. З 39 удзельнікаў большасць складалі, вядома, хлопцы. Дзяўчын было 9 — па дзве ў камандах ПАР і Кітая і па адной з Францыі, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Румыніі. Пра-

водзілася алімпіада ў тры туры. Дарэчы, падчас аднаго з іх нас вывезлі ў горад, дзе каманды павінны былі вывучыць пэўны раён на мясцовасці: мы высвятлялі выкарыстанне зямель, накірункі і характар транспартных плыняў, план вуліц.

Паколькі алімпіада была прымеркавана да Сусветнага кангрэсу географіі, то мы ўдзельнічалі ў яго адкрыцці і закрыцці. Напрыканцы кангрэсу былі названы пераможцы ў камандным і асабістым заліку, а таксама ўручаны дыпламы ўдзельнікам Трэцяй міжнароднай алімпіяды. Першымі сталі палякі, другое і трэцяе месцы занялі галандцы і карэйцы. Наша каманда заняла восьмае агульнакаманднае месца. А прызамі была геаграфічная літаратура, розныя карэйскія сувеніры. Потым ужо ў садзе ўніверсітэта, у інтэрнаце якога мы жылі, для нас арганізавалі персанальнае свята са шведскім сталом.



Падчас алімпіяды панавала прыязная абстаноўка. Надта ўразіла краіна. Яна падаецца экза-тычнай кожнаму еўрапейцу. Незвычайная і ежа — вострая, з мноствам садавіны і гародніны, невялікай колькасцю мяса. Пакоі былі абсталяваны кандыцыянерамі, але на ноч тэхніка, на жаль, адключалася. А ўдзень нас выратоўвалі вееры — падарункі гасцінных гаспадароў.

Усе ўдзельнікі алімпіяды трымаліся разам. Добрыя адносіны склаліся ў нас з карэйцамі, бель-

гійцамі і галандцамі, крыху менш давялося сустракацца з камандамі Славеіі ды Латвіі. Але сябравалі, канешне, з усімі.

Я вельмі шчаслівы, што быў удзельнікам гэтай алімпіяды. У ёй сапраўды быў адлюстраваны прынцып "Галоўнае — не перамога, а ўдзел".

Гутарыў Вадзім ЗУБРЫЦКІ, адказны за інфармацыйны сектар маладзёжных арганізацый геафака

КОМПАС ПЕРШАКУРСНІКА

Вам дапаможа псіхолаг

Надышоў новы навучальны год, і да студэнцтва далучыліся першаккурснікі. Іх чакае нялёгкае шлях адаптавання да нязвыклых умоў навучання, адпачынку, кантактаў з новымі людзьмі. Гэта асабліва непакоіць тых першаккурснікаў, што жывуць у інтэрнаце.

Адсутнасць кантролю з боку бацькоў, змена формы навучання, вялікі аб'ём новай інфармацыі — усе гэтыя фактары могуць прывесці да таго, што навучальны матэрыял не засвойваецца своечасова, і да першай сесіі першаккурснікі аказваюцца непадрыхтаванымі. Узаемадзеянне са студэнтамі, выкладчыкамі, адміністрацыяй, супрацоўнікамі ўні-

версітэта таксама выклікае цяжкасці. Не варта забывацца на новыя бытавыя ўмовы, патрабаванні, неабходнасць выконваць правілы пражывання, падпарадкоўвацца строгай дысцыпліне.

Некаторыя даволі лёгка прызвычаюцца да ўсяго гэтага, для іншых жа змена абстаноўкі — прычына прэзмернай псіхалагічнай напружкі.

Студэнты, у якіх ёсць такія праблемы, могуць разлічваць на дапамогу псіхалагічнай службы БДУ, якая працуе па адрасе:

вул. Кастрычніцкая, 4-106;
вул. Курчатава, 8-1.

*Педагог-псіхолаг
Н.С. ДАНИЛАВА*

...

Паважаныя першаккурснікі! Вучэбна-спартыўны комплекс БДУ запрашае вас далучыцца да заняткаў у спартыўных секцыях: барацьба дзюдо (мужчынская і жаночая), грэка-рымская барацьба, баскетбол, велоспорт, валейбол, гравы спорт, мастацкая гімнастыка, лыжны спорт, плаванне, спартыўнае арыентаванне, паўэрліфтынг, настольны тэніс, футбол, лёгкаатлетыка, шашкі, усходнія адзінаборствы і інш.

Жадаючых пазнамацца за алімпійскай медалі і пабіць сусветныя рэкорды просім звяртацца на адрас: вул. Кастрычніцкая, 8а, вучэбна-спартыўны комплекс БДУ.

...

Дарагі студэнт! Калі ты спяваеш, танчыш, іграеш на музычных інструментах ці проста хочаш паспрабаваць сябе ў гэтай сферы, БДУ дапаможа рэалізаваць твае таленты.

Цябе чакаюць такія калектывы, як народны фальклорна-этнографічны ансамбль "Неруш", народны ансамбль танца "Крыжачок", харава каплэла, народны аркестр народных інструментаў і інш.

Па інфармацыю звяртайцеся ў дырэкцыю па справах культуры БДУ на адрас: пр-т Ф. Скарыны, 4, п. 211, тэл. 206-58-91.

*Падрыхтавала
Марына КАВАЛЕВІЧ*

АБ'ЯВЫ

Інстытут ядзерных праблем Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

абвяшчае конкурс

на заміяшчэнне пасадаў:

Лабараторыя моцнатокавай электронікі:

загадчык лабараторыі — 1 чалавек;
навуковы супрацоўнік — 2 чалавекі;

Лабараторыя гама-оптыкі:

загадчык лабараторыі — 1 чалавек;
галоўны навуковы супрацоўнік — 4 чалавекі;
вядучы навуковы супрацоўнік — 1 чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік — 2 чалавекі;

Лабараторыя аналітычных даследаванняў:

загадчык лабараторыі — 1 чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік — 1 чалавек;

навуковы супрацоўнік — 1 чалавек;

малодшы навуковы супрацоўнік — 2 чалавекі;

Лабараторыя эксперыментальнай фізікі высокіх энергій:

загадчык лабараторыі — 1 чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік — 2 чалавекі;

навуковы супрацоўнік — 1 чалавек;

малодшы навуковы супрацоўнік — 2 чалавекі.

А таксама:

загадчык сектара праграмавання аддзела фізікі высокіх энергій — 1 чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі ядзернай спектраскапіі — 1 чалавек.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, НДІ ЯП, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226-42-31.

Нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій БДУ (НЦ ФЧВЭ)

абвяшчае конкурс

на заміяшчэнне вакантных пасадаў:

вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі квантавай тэорыі поля — 1 чалавек;

навуковага супрацоўніка лабараторыі фундаментальных узаемадзеянняў — 1 чалавек.

Адрас: 220040, Мінск, вул. М. Багдановіча, 153, тэл. 232-60-34.

Ад усяго сэрца

Чыстыя сцяжынкi і лаўкі, яркія кветкі, акуратная горка... Прыгажосць і атмасфера спакою ў дворыку галоўнага корпуса універсітэта добра ўплывае на студэнтаў. Нават не хочацца ісці на лекцыі — лепш пасядзець у ценю дрэў, паразмаўляць з сябрамі.

Але не заўсёды тут было так прыгожа.



Грунтоўным уладкаваннем дворыка пачалі займацца тры гады таму. Высеклі старыя дрэвы, зрабілі газоны, у мінулым годзе скончылі класці плітку.

Сёлета палепшылі газоны: перакапалі зямлю, дабавілі грунту. Леташняй вясной старшыня калгаса «Беларусь», што ў Мінскім раёне, бясплатна перадаў восем тон угнаенняў.

Большую частку працы зрабіла інжынер садова-паркавай гаспадаркі Ніна Мацвееўна Скрыпчанка. Гэта дзякуючы ёй дворык стаў сапраўдным творам мастацтва.

У Ніны Мацвееўны шмат задумаў. Напрыклад, зрабіць фантаны, пабудаваць аранжарэю (гэта забяспечыла 6 70 % якаснай расады), але праект цяжка ажыццявіць — не стае грошай.

Ніна Мацвееўна робіць усё магчымае і немагчымае. Каб уратаваць дрэва, яна спланавала сценку-падпорку з камянёў, засыпала карані зямлёй, і яно зелянее. Можца ўпэўніцца ў гэтым — паглядзіце направа, выходзячы з галоўнага корпуса.

Яе асаблівы гонар — квітнеючая горка з валуноў і раслін. Працаўнікі Батанічнага сада пасадзілі дэкаратыўную цыбулю, касачы, бадан, садовыя рамонкі і другія кветкі. Сама ж яна дадала цюльпаны, фіялкі, флэскы, гваздзікі, вінаград.

Але знаходзяцца людзі, якія ставяцца да гэтай прыгажосці паварварску. Летась нават дабраліся да садовага інвентару.


Ніна Мацвееўна не апускае рук. Прадпрыемства Мінскзелянбуд, дзе яна раней працавала, забяспечвае насеннем і грунтам. Кіраўніцтва геаграфіч-



нага факультэта выдзеліла памяшканне для расады, а потым — лакойчык-кабінет. Прыемна чуць Ніне Мацвееўне шчырыя падзякі ад кіраўніцтва універсітэта за тую ўтульнасць і прыгажосць, што ствараюць яе залатыя рукі.

Шчыры дзякуй вам і ад студэнцтва!

Кацярына АМОСАВА,
студэнтка факультэта журналістыкі
Фота аўтара
і Генадзя КРАСКОЎСКАГА



3. НАГОДЫ

Закрыццё сезону

16 верасня спорткомплекс «Раўбічы» сустрэкаў турыстаў з усёй Беларусі. Яны прыехалі на злёт, прысвечаны памяці тых, хто загінуў у экспедыцыях. На жаль, памятных фотаздымкаў на гэтым злёце было вельмі шмат...

Аднак турысты не абмежаваліся толькі ўспамінамі пра сяброў. Сярод мноства разнастайных мерапрыемстваў былі спаборніцтвы па арыентаванні, паласа перашкод, трыятлон, язда на ровары, плаванне на байдарках і шмат іншага. У злёце бралі ўдзел некалькі дзясяткаў камандаў. Годна глядзеліся між іх студэнты БДУ, якія прадстаўлялі турклуб «Шлях».

Злёт стаў своеасаблівым закрыццём летняга сезону падарожжаў і прыгод беларускіх турыстаў.

Віталь МІЧКОЎ

НАВІНЫ 3. ФАКУЛЬТЭТАЎ

...
У бягучым навучальным годзе на эканамічным факультэце па суботах у 9.45 будучы праходзіць лекцыі па эканамічных праблемах на англійскай мове. На лекцыі запрашаюцца студэнты ўсіх курсаў. Штомесяц у рамках гэтых курсаў будзе адбывацца пробная здача тэстаў TOEFL.

...
Прафесар-сумяшчальнік кафедры менеджменту эканамічнага факультэта В.П. Пугачоў прызначаны намеснікам міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

Да 120-годдзя
з дня нараджэння
Аляксандра Блока

Светлая зорка Аляксандра Блока... Завяю часу не згасіць яе, нават не заімгліць. Яе абавязкова ўбачыць стомлены бясконцымі скрыжаваннямі жыцця вандроўнік. Вандроўнік, што шукае спакой для душы. Паэзія Блока — то непагадзь неўтаймоўная, поўная адчаю, то пяшчотнае сонца, пад промнямі якога кожны знойдзе сваю сапраўдную сутнасць. Магчымасць разважыць, паспэрачацца. Ці проста адпачыць... Паэзія Блока — гаючы трыпутнік для зраненага аскепкамі кахання сэрца. Альбо... Але кожны адчуе, адшукае ў ёй нешта своеасаблівае. Бо гэта паэзія Блока...

Калі ў лісці сырым, іржавым
Рабіны гронка зазырчыць, —
Калі мой кат рукой кашавай
Заб'е ў далонь апошні цвік, —

Над рабізнаю рэк свінцовай,
У шэрай вадкай вышыні,
Перад айчынаю суровай
Распята буду на крыжы, —

Тады — прасторна і далёка
Гляджу скрозь кроў прысконных слёз,
І бачу: па рацэ шырокай
Вандруе ў чоўніку Хрыстос.

І вочы, поўныя надзеі,
І тыя ж лахманы на ім,
І выглядае з-пад адзення
Далонь, якую цвік прабіў.

Хрыстос! Маркоціцца радзіма!
Я знемагаю на крыжы!
Твой чоўнік — ці не пройдзе міма
Маёй распятай вышыні?

Пераклад Вольгі Базылевай



Марына КАВАЛЕВІЧ

— Паглядзі на неба. Што ты бачыш?
— Што-што... Неба як неба. Брудна-шэрае, неправетнае.
— А што ты адчуваеш, калі глядзіш у яго?
— Тугу. Магчыма... напружанасць. Усё робіцца сонным, усё сціхае.
Адным словам, восень...
— Так, маці-прырода засынае ў сваім ложку, і ўсё вакол яе.
— А памятаеш, як ранняя вясной мы з табой з'явіліся? Ты, зусім яшчэ зялёны, радаваўся першым вясновым промням. Плаўна пакалыхваўся на ветры.
— Так. А ты, ты ўсё спрабаваў даскочыць да нашай суседкі, такой жа маладой і зялёнай. Ты памятаеш яе? Ты памятаеш, як яна жартавала з нас?..
— Шкада, што яе ўжо няма.
— Шкада... Але мы ўсё ж некалі сустрэнемся...
.....
І толькі ціхае "су-стрэ-нем-ся" адгукнулася ўслед. Яго сябар, сарва-ны сцюдзёным восеньскім ветрам, павольна набліжаўся да зямлі...
Адным словам, восень...

Вольга БАЗЫЛЕВА

Забудзься
На бурштын
І на бяссонечнасць.
Няхай зацаравала
Восень.
Сённяшніх
Аголеных кляновых
Правадоў
Счарнелае,
Учэпістае голле
Калоціцца
Пад песенкі
Вятроў,
Пад песенкі,
Падобныя на стогны.
Апала ўсё:
Ад спрахлага ліста
Да шэрага
Патрэсканага
Неба.
З далоняў дождж
Сцякае —
Не данесці
Да раздарожжа
Сцюжы і цяпла...

Па залатанай дарозе
Ад'язджаю.
Позна. Восень.
А напружаныя дрэвы
Раптам просяць халадоў.
Асыпаюцца надзеі,
І лістопа парадзела.
Не ўцалее,
Што жыло,
Што квітнела
Пахкім белым,
Пасівее
Ці счарнее.
Поўно вецер
Скіне з неба,
Скіне ў лужыну, на дно.
Хто ўратуе?
І нашто?
Ад'язджаю.
Позна. Восень.
Ты ж ці ўспомніш?

НАШЫ ВЫПУСКНІКІ

ПАДАРОЖЖА Ў СВЕТ ДЗІЦІНСТВА

На атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне дзіцячай літаратуры сярод іншых вылучаны і выпускнік філагічнага факультэта нашага ўніверсітэта паэт і перакладчык Міхась Пазнякоў.

Пасля заканчэння БДУ ён працаваў настаўнікам, навуковым супрацоўнікам Інстытута мовазнаўства АН Беларусі, дырэктарам літаратурнага музея М. Багдановіча. Шмат гадоў аддаў працы ў выдавецтве "Юнацтва": прайшоў шлях ад рэдактара да галоўнага рэдактара выдавецтва. Зараз — галоўны рэдактар сатырычна-гумарыстычнага часопіса "Во-жык".

Яго літаратурныя творы з'явіліся ў друку ў пачатку 80-х гадоў. З таго часу выйшла шмат паэтычных кніг для дзяцей і дарослых: "Тры чарадзеі", "Дзіўныя блізныя", "Побач з та-там", "Ехаў поўны воз дзівос", "Дарынка-вяснянка", "Час надзеі" і інш. Дзіцячыя вершы паэта змяшчаюцца ў падручніках, хрэстаматых, чытанках, вучэбных дапаможніках. Некаторыя з вершаў сталі песнямі.

Пяру Міхася Пазнякова належаць пераклады на беларускую мову раманаў М. Сервантэса "Дон Кіхот", В. Скота "Квенцін Дорвард", шматлікіх народных і літаратурных казак...

Міхася Пазнякова вабіць не толькі літа-ратура, але і навука: яго працу ў стварэнні "Слоўніка эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы" могуць ацаніць не толькі мовазнаў-цы.

Кніга "Шые вожык кажухок", вылучаная на атрыманне Дзяржпрэміі, змяшчае вершы, лічылі, калыханкі, небіліцы, смяшыні, ско-рагаворкі, загадкі. Гэтыя творы з задаваль-неннем паслухаюць ці пачытаюць дзеці.

Дый дарослыя з прыемнасцю прыгадоў-свае дзіцячыя гады, чытаючы гэтыя вершы. Нездарма сам аўтар прызнаваўся: "Усё жыццё было імкненне захаваць у сабе як мага больш такога сапраўднага і прыгожага, чаго няма ўжо (на вялікі жаль) у дарослым свеце".

Таццяна КУХАРЧУК

БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСИТЕТ

Заснавальнік газеты —
БЕЛАРУСКИ
ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСИТЕТ

Газета зарэгістравана Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №149 ад 28 чэрвеня 1996 года.

Газета надрукавана ў Выдавецкім
цэнтры Белдзяржуніверсітэта
220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6
Ум. друк. арк. 1

Падпісана да друку ў 12.00

28 верасня
Зак. 655у
Т. 1000 экз.



Адрас рэдакцыі:
220080, Мінск-80,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 7,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 209-53-45.

Рэдактар Т.М. КАЗАК

Газета ўзнагароджана
Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР
Камітэтам па вярстках
Яўгена Балаша